

Літвая Скрытка.

Душка усюль пра перакладчыка Семітона

Транспарадзед не праўбароў
кі-и будзе наш лют
малу і надзівагоў...
Адуць яго такое —
Даў прозвішча не тое.

Ікі т ен

Семітон?

Ана т

У яго адна.

Аб ётым знаем усё.

Вось мой ен знае сам

Які добра знае,

Як след перакладае.

Всё перакладчыкі-адаптацыі,
Які ў адну хвілінку

Перакладе папюшню, на канюшану.

Ёсць і пакутны і „лыбары“

А ёсць і перакладчыкі з вялікай лтары

Як ен —

наш слаўны Семітон!

Т коўзюць аб ім слава

Паміт слоўу з Варшавы

Т ў нас на усей краіне,

У парыжы і ў Берліне.

Т знаюць Семітона

У краіне Дзядзі Дзюна.

Жадаем ад душы —

Перакладай, нічо

Жыць на радасць наш

Колкі паўнечна сам.

На лаўрах не застаць

Бо ведаць карэню

Т напе, і прасна.

Аміль!

Арыгінал знаходзіцца ва ўстанове
«Дзяржаўны музей гісторыі
беларускай літаратуры»